

# ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗВ'ЯЗКА

243 (1210) | ПЯТНИЦЯ, 19-га листопада 1930 г.

**ШТОДЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СІЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**  
 Орган ЦК ЛКСМБ  
 УМОВЫ ПЛАЦІСЯ:

1 месяц	30 коп.
3 месяца	90
6 месяцев	1р. 80
1 год	3р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫ:  
 Менск, вул. Марса Маркова, 38  
 Телефоны: редактора—7-25,  
 секретарят—12-19.  
 АДРАС КАНТОРЫ:  
 Комсомольская 25, телеф. № 903.

Конт. асобнага № 2 кан.

## УСІМ РК ЛКСМБ

21-га листопада накіроўваюцца апошнія эшалены мобілізаваных комсомольцаў у Донбас. ЦК ЛКСМБ прапануе выканаць разьверстку мобілізацыі і забяспечыць іх яўку да 21-Х—30 г. на пункты адпраўкі. Зараз жа выявіць дэзэртэраў, ужыць да іх рашучыя захады, аж да байкоту іх на прадпрыемстве, у колгасе, савгасе, спагнаць з іх страчаныя на праезд сумы і дадаткова правесці мобілізацыю ўзамен дэзэртэраў для поўнага выканання заданьняў ЦК УсеЛКСМБ.

Пасылаць у арганізаваным парадку, узгадняючы па-сылку з біржай працы.

Секратар ЦК ЛКСМБ Паляноў.  
 Заг. Мас. Эканом. Аддзелу ЦК Рамізіч.

### Ніякіх надзей на самацёк, ніякіх уступак кулацтву

Гэты прыклад работы трэба скарыстаць кожнай комсомольскай ланцужыцы.

Зараз праходзіць жорсткая кампанія барацьбы. Кулак працягвае ўсё свае здольствы і сілы на вучастку хлебазагатоўчых работ і, між тым, кулак не атрымлівае належнага адпору. Трэба ўзмацніць націск на кулацкіх гаспадаркі. Рашуча змагацца супроць зніжэння адданьняў кулакаў на вываз хлеба. Вымусяць і перадаваць суду тых работнікаў сельсавету, якія зніжаюць цвёрдыя заданьні кулацкім гаспадаркам.

Вось вынайдзі, калі кулак атрымлівае запядаць павна заданьне на вываз хлеба. Ён ужо паспеў вывезці на прыватны рынак хлеб і адмаўляецца выканаць заданьне, мотваючы тым, што хлеба ў яго няма. Комсомольскія брыгады павінны выявіць тых, хто даў магчымасьць кулацтву разбазарыць хлеб.

Трэба мобілізаваць беднату і сярэдняк для ўсвагальнага і масавага наступлення на кулацтва. Неабходна спарыстаць усе сродкі грамадскага ўздзеяньня на хвалянку і прымусяць іх апаць лініі хлеба дэяржавы.

Барацьба на хлеб павінна адбараць са сабою кожную ланцужыцу. Неабходна ўсю работу на хлебазагатоўчых установах з арганізацыяй новага прытоку бедноты і сярэдняку ў колгасы. На лепшых прыкладах працы ў колгасах мобілізаваць увагу беднаты і сярэдняку аднаасобніваў і забяспечыць новае паліўнае колгасу.

Тэрміны выканання плянаў хлебазагатоўчых скарачаны. К 1 снежня хлебазагатоўчая работа павінна быць завяршана. Ніякіх надзей на самацёк, ніякіх уступак кулацтву. Заданьне партыі і ўраду павінна быць выканана.

Патрэбен сапраўдны бальшавіцкі тэмп. Патрэбна мобілізацыя ўсіх сіл комсомолу, здольных актыўна змагацца за стопроцэннае выкананьне заданьняў партыі.

Падрыхтоўку к Х зьезду комсомолу Беларусі і IX усеагульнаму трэба адначасна поўна выканаць на хлебазагатоўчых плянаў.

### Супроць фашызму, за савецкую ўладу

7 лістапада ўся працоўная моладзь сьвету—на вуліцу

Адозва Выканкому КІМ да рабоча-сялянскай моладзі ўсяго сьвету

Рыхтуюцца да магутных баявых выступленьняў!

Таварышы!

7 лістапада сьняўца 13 год з таго моманту, калі працоўныя царскай Расеі пад кіраўніцтвам Леніна і яго партыі разьбілі імперыялістычныя ланцугі і збудавалі першую ў сьвеце пролетарскую дзяржаву—СССР. 13 год існаваньня баяўшчыны працоўных і прыгнечаных ўсяго сьвету, гэта гды напружанай барацьбы пролетарскай дыктатуры за сацыялізм, гэта пачаткі ў сьвеце прыклады творчасьці шырачэйшых мас, гэта вылік усёму стаюму, пракляты муладу ўціску і эксплуатацыі. У гэты дзень Выкан. КІМ дазваляе працоўную моладзь усяго сьвету да магутных баявых выступленьняў на ўсіх краінах пад лозунгам: **Супроць фашызму, за савецкую ўладу!**

К 13-годзьдзю пераможнага Листопада капіталізм сьцепа ў цісках усё больш і больш абвострае нага эканамічнага крызісу. Вывушчана расьце армія прысуджаных на голад і ўбства беспрацоўных, якія налічае дзясяткі мільянаў дарослых і маладых рабочых. Пад палымым націскам прадпрыемцаў падоўжаецца рабочы дзень, урываецца зарплата, утвараецца масавае скарачэньне на прадпрыемствах.

Толькі ў СССР, за рубжом капіталізму няма беспрацоў; зарплата расьце, рабочы дзень скарачаецца да 7 гадзін і 6 і 4 гадзін для падлеткаў, кожны 5 дзень выязьца днём адначынку. Будаўніцтва мас, якое рэагуюць ударнымі тэмпамі, якое стварае гіганцкія фабрыкі і агромністыя калектывныя сільскія гаспадаркі, вядзе да сацыялістычнага росквіту і ўзмацняе магутнасьць вярэй саветаў і яе вярэйнага вэртанга Чырвонай арміі.

### Вакол СССР звужаецца кольца блэкады

Буржуазія ліхаманкава рыхтуецца да нападў на СССР. Пад кіраўніцтвам генэралскага штабу імперыялістычных дзяржаў арганізоўваецца антысавецкі ваенны блэк суседніх з СССР дзяржаў. У якаў жоншай арганізацыі гэтага зладзвйскага блэку, у Фінляндзі і Румыніі ўтвараюць фашысцкія перавароты. У Польшчы пад наўстаўным украінскім сільствам фашысцкая дыктатура ўчыняе врываючую расправу. Апошнія выбары ў Іямеччыне паказалі, што і тут буржуазія цвёрда ўзяла фашысцкі курс: вакол СССР усё цясьней звужаецца фашысцкае кольца эканамічнай блэкады і ваіны.

Адначасна імперыялісты і контр-рэвалюцыйныя элементы арганізоўюць у СССР банды сабатажнікаў і шкоднікаў, якія імгнунца знутры падараць пролетарскую гаспадарку. Маладыя рабочыя і сільскія! Наступленьне буржуазіі з асаблівай сілай канцэнтруецца на юнацкім вучастку клясавай барацьбы. У Іямеччыне наступна ўводзіцца на прыкладу Ваўгары прымусява праца моладзі. У Польшчы падоўжаецца тэрмін вучнёўства да 4-5 год. Рацыяналі званья фабрыкі і

заводы пажыраюць тысячы маладых жыццяў, выматваючы ўсе сілы з юных пролетараў. Ва ўсіх капіталістычных краінах моладзь падпарадкаваецца прымусявай мілітарызацыі ў фашысцкіх, спортыўных і іншых арганізацыях. Армія беспрацоўнай моладзі, якая страшэнна расьце, назаўлепа ўсякай дапамогі і асуджана на вымірэнне і дэкасацыяцыю. Буржуазія адбірае ў працоўнай моладзі апошнія працы, абстрагуючы ў вучнёвай ступені яе эканамічна, і рыхтуе з яе гарматынае мяса.

Але працоўныя і прыгнечаныя ўсяго сьвету, дарослыя і маладыя рабочыя, сьледуючы прыкладу СССР, усё прасей агуртоўваюцца пад левісцкі сьцягамі Комінтэрну і КІМ, усё больш рашуча вядуць барацьбу супроць наступлення буржуазіі, за віярэнне капіталізму. Агромністал перамога компартыі і КІМ Іямеччыны на выбарах, звыш 4 з пазовай галасоў, паданых за савецкую Іямеччыну, пры агромністым удзеле моладзі ў гэтай барацьбе, зьяўляюцца найрадыкалінамі насьвяжэлых вярэй рэвалюцыйных баў іямечкага пролетарыату за ўладу. Эканамічны забастоўкі набываюць яра акрэсьлены палітычны характар, пролетарскія дэманстрацыі перарастаюць у барацьбу рабочых за вуліцу і злучаюцца з рэвалюцыйным рухам сільна і прыгнечаных нацыянальнасцяў. Героічнай барацьба кітайскай Чырвонай арміі і рэвалюцыйнага выступленьня працоўных Індыі сьведчаць аб далейшым умацаваньні фронту сусьветнай рэвалюцыі.

Буржуазія хоча паставіць рабочую клясу на колені

Рабочая і селянская моладзь, салдаты! Крыкніце і жалезам імкліва буржуазіі задушчыць рост рэвалюцыйнае хвалі. У авангардзе капіталістычнага наступленьня маршыруюць штурмавыя брыгады буржуазіі—фашысты. Фашысцкая дыктатура нясе працоўным масам замест хлеба—шыбеніцы, замест волі—кымавыя расправы на прыкладу Італьянскіх, баўгарскіх, польскіх, вэнгерскіх, румынскіх і югаслаўскіх катаў. Фашысты нясуць рабочай моладзі канчатковае залямоеньне і імперыялістычную ваіну. Ваіныя заданьні фашысцкай дыктатуры—гэта паставіць на колені рабочую клясу, сьвязаць працоўных самым жорсткім тэрорам, вядзець на працоўную моладзь яра бязмежнай эксплуатацыі і прымусяць яе да ваіны супроць СССР.

Актыўна дэпалягаюць фашыстам

Тав. Гей на абутковай фабрыцы

17 листопада, на Менскай абутковай фабрыцы з дакладам аб задачах ударнага кварталу выступіў сакратар ЦК КП(б)В тав. Гей.

У сваім дакладзе тав. Гей закрэпуў ставовішча выканання прафінансую на абутковай фабрыцы. Тав. Гей падкрэсьліў, што фабрыка не даладзі краіне 17 тысяч пар абутку за другі год пільгодзі.

У асобе сакратара ЦК/рабочыя фабрыкі завульні комуністычную партыю, што за бальшавіцкі ударны квартал прафінанс будзе выкананы і ганаровы сьцяг ЦК КП(б)В будзе завабаны.

Пост „4. 3.“ ШАФРАН.

у іх работе соц.-фашысцкія агенты буржуазіі і іх сімоўскія падгалоскі. Гэтыя „соцыялістычныя“ рыцары сусьветнай імперыялістычнай ваіны і крывых экспэдыцый супроць працоўных Кытаю і Індыі, усміральнікі першамайскіх барыкад берлінскага пролетарыату, забойцы Розы Люксембург і Карла Лібанехта і штодзённыя штрайброкеры,—зьяўляюцца простымі савецкімі фашыстамі.

Неабходна даць зруйнавальны адпор наступленьню буржуазіі і яе фашысцкіх агентаў.

### Шчыльнай рады вакол Комінтэрну і КІМ!

У 13-ю гадовіну Краіны Саветаў КІМ заклікае працоўную моладзь сьвету да магутных антыфашысцкіх дэманстрацый. У адзінай фронце, рука аб руку, будзь дэманстрацыя комсомольцаў, беспартыйных маладых рабочых, сільна і працоўнай моладзі, якая ішчэ знаходзіцца ў фашысцкіх, соцыял-фашысцкіх і іншых буржуазных арганізацыях, але ўжо ўсьвядоміўшая неабходнасьць абароны СССР, барацьбы за хлеб і волю. К 13 гадовіне СССР маладыя рабочыя і сільскія ўзмоцняць сусьветны фронт антыфашысцкай барацьбы, масамі утускаючы ў шэрагі комсомолу і антыфашысцкіх арганізацыяў, у шэрагі чырвоных профсаюзаў і рэвалюцыйнай профпазыцыі.

Мы заклікаем на барацьбу: у абарону Савецкага Саюзу. Супроць фашыскага наступленьня капіталу. Супроць капіталістычнай рацыяналізацыі. За 7 і 6-гадзінны працоўны дзень, за павышэньне зарплат, за поўнае забяспечэньне беспрацоўнай моладзі. Супроць мілітарызацыі моладзі. За пролетарскую самаабарону.

За поўнае самавызначэньне прыгнечаных нацыянальнасцяў. За зямлю бяз выкупу! За Рабоча-Селянскі Урад! Далоў фашысцкіх псоў капіталі! Няхай жыве ўлада саветаў на ўсім сьвеце! Няхай жыве Комінтэрн! 7 лістапада—ўся працоўная моладзь на вуліцу, пад сьцягі антыфашысцкай барацьбы і пролетарскай Рэвалюцыі!

ВЫКАНОМ КІМ.

### Вынік абурочай расхлябанасьці

Унітства Фрунзэўскага і Кастрычнікаўскага РК ЛКСМБ павінна прыняць аднаведныя захады

Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ ад 17-Х-30 г.

Бюро ЦК ЛКСМБ лічыць усім недапушчальным зрыў менска-агульна-гарадзкага сходу комсомольскага актыву з-за малой колькасьці зьявіўшыхся. Зрыў злучаецца тым, што Кастрычнікаўскі і Фрунзэўскі гаркамоны ў справе падрыхтоўкі да сходу актыву павінны формальна, абмежаваныя механічным разьмеркаваньнем бі-аў і ня прымаюць іншых мерапрыемстваў, якія-б забяспечылі актыву. Таксама безадказна аднесліся і некаторыя сакратары і члскі не зьявіўшыся на сход самі.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК ЛКСМБ пастаўляе:

1. Кастрычнікаўскаму і Фрунзэўскаму гаркамолам паставіць.
2. Прапанаваць гаркамолам тэрмінова прыцягнуць да адказна-актыву тых члскі, якія не зьявіліся на сход, абгаварыўшы гэ-пытаньне на сходах члскі ЛКСМБ. Аб прынятых гаркамам ме-рапрыемствах дакладзіць сакратарыату ЦК 23-Х.
3. Перайсці склікаць гаркамон у 16-Х на 20-Х. Абавя-гаркамоны забяспечыць свечасною і поўною яўку.
4. Даручыць аддзелу тэорыі і прапаганды распрацаваць меры пры-тыва аб вядомых работні в актывам, асабліва гор. Менску.
5. Гэту пастанову апублікаваць у друку.

# ПАТРОЙЦЕ ТЭМПЫ ПРАЦЫ

**Плян** заготовкак на 15-ае кастрычніка выкананы толькі на 39,3 проц. Выкананьне плянаў ідзе за лік задачы: савгасамі—10,4 проц, калгасамі—14 проц, і аднаасобнымі бяднячка-сераднякімі гаспадаркамі—63,3 проц. Кулак яшчэ ня выканаў данага яму хлебага

Патрэбна прыняць тэрміновыя захады, мобілізаваць усе сілы, патройць тэмпы працы, прымусіць кулака выканаць да тэрмінаў даныя яму заданні. Рашуча біць па праваoportуністычнай практыцы

## КОМСАМОЛ, ТВАЁ МЕСЦА У ПЕРШЫХ ШЭРАГАХ!

### Хлебзагатоўкі разгортваюцца дрынна

Ячэйкі РК ЛКСМБ бяздзейнічаюць

Хлебзагатоўкі на Заслаўскаму раёну разгортваюцца вельмі слаба. Асабліва дрэнна палупае зборжана ад кулацкіх гаспадарак. Толькі 35 проц кулацкіх гаспадарак раёну выканалі кантрольныя заданні і то ня поўнасьцю. На Гатовінскім с-с патрэбна было да 5 кастрычніка здаць 100 тон, але гэтае заданьне і на палову ня выканана.

Заданьне кулацкім гаспадаркам—здаць кантрольныя лічбы да 1-га кастрычніка—ня выканана. Сельсавет нічога не зрабіў у напрамку прыцягнення кулацкіх гаспадарак да адказнасці за няздачу хлеба.

Шмат якія колгасы (КММ, "Полымя" ды інш.) зусім не распачалі здачу лішкаў хлеба. Комсомольская арганізацыя раёну бяздзейнічае на хлебзагатоўчым фронце. Некаторыя комсомольскія ячэйкі спадваюцца на тое, што хлеб пастуіць самацёкам, што кулакі самі здадуць прызначаны ім кантрольныя лічбы.

Ячэйкі ня сталі на чале арганізацыі чырвоных аблогаў і ўскладваюць усю гэтую работу на сельсаветы. РК ЛКСМБ таксама бяздзейнічае.

A. B.

### 50 вагонаў бульбы— пролетарам гораду Леніна

Магілёў, 17. (На тэлеграфу ад нашых карэспандэнтаў) 18-га кастрычніка адпраўліем замест Масквы ў Ленінград скразны комсомольскі эшалён бульбы. Эшалён асабліва адрозніваецца кандуктарскія, паравозныя брыгады з комсомольцаў. Эстафэтнай Магілёў—Віцебск—Ленінград. Эшалён складаецца з 50 вагонаў.

Гут ін і Казлоў.

### Слабы націск на кулака

Калодзішчы, (ад нашага юнкора). Загатоўка бульбы па Калодзішчанскім сельсавеце пачала разгортвацца 10 верасня. Кантрольная лічба 4600 тон. Да вёсак даведзена толькі на 50 проц.

Яшчэ горш справа з даведзеным цвёрдым заданьняў да кулацкіх двароў. На многія кулацкія гаспадаркі накладзена на 100-120 пудоў, тады як ням могуць даць у 4 раз больш (Жукаў Луг).

У той-жа час мы маем і скрыўленьні класовай лініі ў адносінах беднаты. Так, на беднякоў, якія вызвалены ад сельгаспадарку, накладзена на 40-50 пудоў. Гэтыя дробныя пазытыўныя памылкі ня ўлічаны комсомольскай і партгэяўкамі і не выпраўляюцца.

Дрэнна паступае бульба ад кулакоў. Ням нават не пачыналі здаваць. Вельмі слаба ўдзел у загатоўках бульбы прымаюць колгасы. Зусім слаба ўдзельнічаюць у загатоўках бульбы комсомольцы і партгэяўка.

Лось.

### Абараняюць кулацкія гаспадаркі

Рэчыца, 18. (Ад нашага спяцкара па тэлеграфу). Колгас "Росток Соціалізму" адгрукі адзін вагон складвай бульбы Маскве. Уборку бульбы колгас скончыў.

18 га накіравана ў раён брыгада рабочых у 170 чалавек для капаныя бульбы ў колгасах.

Большасьць колгасаў скончыць выкапку бульбы 20 кастрычніка. Плян адгрукі бульбы пад нагрозай зрыву. Районны арганізацыйны расхачаліся. У большасці вёсак наглядзецца вытэрывальны класавы лініі. Заможным кулацкім гаспадаркам даваліся заданні здаць на 3 пуды бульбы. Да выпраўленьня гэтых памылак ня прынята захадаў.

Сікорскі.

### Выканалі плян толькі на 30 процантаў

КАРАВАЕўСКАЯ ЯЧЭЙКА БЫЗДЭЙНІЧАЕ

Па Рудзэнскім сельсавеце, Сьмілаўскага раёну, загатоўлена 34.379 кілаграм хлеба, што складае 30 проц вывананьня пляну. Уперадзе выкананьня плянаў ідуць вёскі Карабовічы і Бор; пятакца ў хвасце Караваева, Раўнаполье.

Караваеўская комсомольская ячэйка бяздзейнічае і ніякай працы па арганізацыі чырвоных аблогаў ня прымае.

Рыгор М. латок.

### Уборка бульбы і хлебзагатоўкі зрываюцца

ПЛЕШЧАНІЦЫ. (Па тэлефону ад нашага юнкора)—Загатоўкі на Пleshчаніцкім раёне праходзяць незадавальняюча. Замест 550 тон хлеба, на 10 кастрычніка загатоўлена 504.

Кулы горш праходзяць загатоўку бульбы. Заданьне РВК аб скарачэньні бульбазагатоўак 10 кастрычніка ня выканана. Загатоўлена 220 тон, што складае 15 проц. г довага пляну. У многіх мясцох пляны заготовкак не лавдзены да павароных вёсак і да павароных заможных-кулацкіх гаспадарак. Зусім дрэнна ідуць загатоўкі бульбы ад колгасаў. Тлумачыцца гэта тым, што маральна разгортваецца ўборка.

Зараз для выкапкі бульбы ў колгас накіравана 150 чалавек. Дзякуючы праведзенай брыгадой РК КП(б)Б у Гор-аўскім сельсавеце працы, 4 вёскі вышлі на дапамогу колгасам па ўборцы бульбы.

Першыя месца па загатоўцы бульбы займаюць Акалоўскі, Анісаўскі і Крайскі сельсаветы. Плятуцца ў хвасце—Хатавіцкі і Горніцкі.

У загатоўках бульбы атрымалася

конкурэцыя паміж дзясяткамі арганізацый райкоопсаюзаў, райкоопсаюзам. Так, у цэнтэр бульбы пляну 10 кап., а райкоопсаюзам—Такія разыходжанні ў якасці вялікае незадавальняюча. Належныя арганізацыі прыняць рабучыя захады ў левым гэтых памылак.

### Працуем па-ўдар

У годар X зьезду Ланькоўская ячэйка 4 комсомольскія вагоны, Рыхтуем адправілі 11. Закончылі закладаньні йм. Брыгады базатагоўках і капаныя бы прауюць у колгас

Бялыніцкі райком



Вучні 27 меномай школы дапамагаюць у браць ураджай з колгасу імя Ленерта

### Заданьне па загатоўках перавыканалі

Мясцечка Астраніцкі Гарадок павінна было здаць агодна кантрольнага заданьня 3 тоны жыта, 7 тон бульбы і 0,25 тон сена і саломы. Агульны схода колгаснікаў, і бяднячка-серадняцкіх гаспадарак, абавязавалі плянавыя заданні, ухвалілі заданьне г тае перавыкананца, і замест 3 тон жыта, зьдана 5 тон і 3 цэнтнэры, замест 7 тон бульбы зьдана 8 тон. Перавыканана заданьне і на здачы саломы і сена.

Г. Ксельрод.

### Ніводнага кілё

Па Бачыньскаму с-с-скага р-ну плян хлебазагатоўкі выканалі толькі на 60 проц. Плян загатоўкі выканалі толькі на 60 проц. Плян загатоўкі выканалі толькі на 60 проц. Плян загатоўкі выканалі толькі на 60 проц.

Ячэйка на частцы плян зьдана. Ячэйка на частцы плян зьдана. Ячэйка на частцы плян зьдана.

### Чыгунка тэрмозіць адпраўку эшалёнаў

Старалароская арганізацыя ЛКСМБ накіравала другі комсомольскі эшалён бульбы рабочым Масквы, у колькасці 21 вагона. Падданая ЦК ЛКСМБ разварыцца Старалароскі раён заданьне выканаў толькі на 50 проц. (патрэбна адправіць 100 вагонаў, адпраўлена 50), у той час, як да 20-X 1930 г. работа павінна была скончыцца поўнасьцю.

Такіе становішча тлумачыцца тым, што, па-першае, нечасасова і непоўнасьцю адміністрацыя чыгункі падлае вагоны. 9 кастрычніка дален заказ на 34 вагоны, а падані 32 вагоны, з іх пасля загрузкі бульбаю тры вагоны збракаваны, як збруджаныя. 12-Х вагоны падані са спазьненнем на 6 гадзін.

Старалароскі райкоопсаюз намясці, старшыня—тав. імя і значнае важнасці гэтага пачынае на шэраг тэлеграм у тым лку тэлегранам ЦК на радароскаму РК КП(б)Б. Імя вана прыняць рабучыя адпраўкі і адпраўкі к омпані аш алену ў Маскву, з 35 вагонаў накіравана 14 вагонаў. Пры такіх становішчы чыгункі дапамагчы ЦК ЛКСМБ да тэрміну немагчыма. Нямае і на чыгунка маенца ў гэтым плян зьдана. Цэнтральным установам, найхутэйшымі тэмпамі ўчаваюцца ўпаўнаважаны ЦК

Бюро ЦК абвясціла вымову за неправдлівае справядач, што зрывае нормальную падатну да зьезду ЛКСМБ, сэкратару Аршанскага тав. Лапіцкаму, сэкратару Койданаўскага РК штэіну і сэкратару Быхаўскага РК—т. Захар

ЦК ЛКСМБ

### Прыцягнуць да адказнасці душыцеляў комсомольскай ініцыятывы

Б ларускі комсомол узяў на сябе абавязак пачаць з выкананьнем агульных плянаў бульбазагатоўак, загатоўкі і адгрукі у Маскву выключна сіламі комсомолу, рабочай, колгаснай, батрацка-бядняцкай і сэра няцкай моладзі 10 эшалёнаў бульбы. Зараз комсомол разгартнуў шырокую масавую работу па вывядзеньні гэтага свага абавязачства. Нарылад, Магілёўская арганізацыя моладзі пачала набуваць загатоўкі 50 чалавек актыўна накіравала 300 чалавек на выкапку бульбы. Гомельская арганізацыя—500 чалавек, Віцебская—800 і г. д. Гэтыя факты сведчаць, што комсомол разгартнуў блішчэй тэмпы працы на дапамогу партыі і вывядзеньня плянаў бульбазагатоўак.

Але творчая дзейсьць комсомольскай ініцыятывы часта сустракаецца са зьвязістымі бюрократычнымі адносінамі загатоўчых партыйных і сэрацкіх арганізацый. Асабліва абурваючы факт меў месца ў Быхавскім раёне

Быхаўскім комсомольцам трэ было на нараду Беллгарадскага райкома ЦК ЛКСМБ накіравана 30 вагонаў бульбы для ўключэньня іх у эшалён, які накіроўваецца з Магілёва ў Маскву. Які звярнуліся ў Райкоопсаюз да тав. Кулажніна, у Райгандаль да Петрашэвіча і райкоопсаюз да тав. Лобанава аб аказанні саўдзейнічання комсомолу, атрымалі такі адказ: "у нас няма нарэшты на Маскву; усю бульбу мы накіроўваем у Ленінград. А значыць з комсомалам у нас ніякіх гутарак быць ня можа". Яшчэ больш абурваючым быў адказ намесніцка старшыні райвыканкому Гаўрусэва: "Адвясцеся ад мяне". Цікава адзначыць, што так гаварылася пасля настановы ЦК ЛКСМБ аб загатоўцы і адгрукі 10 комсомольскіх эшалёнаў у Маскву

і настановы бюро Быхаўскага РК КП(б)Б аб тым, што з усх нарадаў, якія маюцца ў раёне, лань комсомолу 30 вагонаў для адпраўкі комсомольскага эшалёнаў бульбы ў Маскву. Аб гэтай наставе, відавочна забыўся як сам райком партыі, так і іншыя арганізацыі. РК КСМ быў вымушаны звязьніцца за дапамогаю да ЦК ЛКСМБ. ЦК партыі 11 кастрычніка на імя РК КП(б)Б за подпісам тав. Чарнышэва на наступную тэлеграму: "Прапаную аказаць поўнае садзейнічаньне комсомольскай арганізацыі загатоўкі і адгрукі комсомольскі эшалён ў Маскву". Сэкратар РК КП(б)Б тав. Кінавалаў наклаў на гэту тэлеграму резолюцыю: "р-ня а да ведама". Адначасова па лініі Беллгарадскага райкома была накіравана за подпісам Прэабражэнскага тэлеграма райторгу, тав. Петрашэвіча, якому запрапанавана аказаць дапамогу комсомолу. Ад ак, тав. Петрашэвіч ня толькі не дапамог ко самолу, але склаваў гэтую тэлеграму, учыняючы перашкоды ў працы комсомолу.

Вось як быхаўскія бюрократы рэагуюць на дэярктывы вышэйштанчых арганізацый і дапамагаюць комсомолу выканаць заданьні партыі!

Толькі дзякуючы настойлівасьці комсомолу, прыперты бы да сьценкі райторг, прымушан бы прызнацца, што дэярктыву аб накіраваньні комсомольскага эшалёнаў ў Маскву атрымаў і абавязан быў аказаць усядкаю дапамогу комсомолу. Аднак, чаму ён гэтага не рабіў?

Мы патрабуем ад адпаведных арганізацый прыцягнення да адказнасці быхаўскіх бюрократаў, душыцеляў комсомольскай ініцыятывы.

Брыгада ЦК ЛКСМБ ГУТКІН, КАЗЛОЎ.

### Пролетарам Ленінграду рыхтуюць 95 вагонаў бульбы

Па ініцыятыве калектыву ЛКСМБ выгункі Віцебшчыны арганізацыя вырвоны комсомольскі эшалён бульбы імя X зьезду ЛКСМБ і IX зьезду УсёЛКСМ на маршрут Віцебск—Ленінград.

Гарком ЛКСМБ для арганізацыі гэтага эшалёна склаў штаб, адначасова прыцягнута на дапамогу гаркаму вясковая комсомольская арганізацыя Віцебскага, Лёзьнянскага, Гарадонскага і Сіроцінскага раёнаў.

Эшалён рыхтуецца выключна сіламі комсомольскай арганізацыі, якая мобілізвала на выкапку бульбы 800 чалавек вучняў школ 7 групу і 30 комсомольцаў арганізацый.

Сіламі комсомольскага калектыву МВБ чыгункі выпускаюцца з рамонту паравоз умяоцней сэрві і ра-

мантуецца патрэбная колькасьць вагонаў для арганізацыі комсомольскага эшалёна. Уся праца па рамонту паравозаў і вагонаў праводзіцца выключна комсомольцамі-ударнікамі і членамі інжынэрна-тэхнічнай сэкцыі вузла—комсомольцамі. Паравозная брыгада будзе складацца толькі з двух комсомольцаў ударнікаў.

Накіроўваемыя пролетарам Ленінграду эшалён бульбы будзе складацца з 95 вагонаў. На пагрузку мобілізаваны сілы комсомольскіх ячэек. 20-га кастрычніка эшалён павінен быць пагружан.

Падрыхтоўчая праца распачалася 8 кастрычніка і да 20 будзе праводзіцца ударнымі тэмпамі, для чаго раённы штаб абвясціў мобілізаванай раённую гарадскую арганізацыю. Блякман.

# Руйнуючы агонь па нацыянал-опартунізму!

## З усёй няпрымірмасяць змагацца за ажыццяўленьне ленінскіх прынцыпаў нацполітыкі! Разгортваючы барацьбу з вялікадзяржаўным расійскім шовінізмам, як галоўнай небяспекай, бязьлітасна змагацца з беларускім контррэволюцыйным нацыянал-дэмакратызмам і шовінізмамі іншых колераў

### ОПОРТУНІСТЫЧНАЯ СЪЛЕПАТА ПАРТЫЙНАГА КІРАЎНІЦТВА БАН ПРЫВЯЛА ДА ПРАРЫВАЎ У РАБОЦЕ

#### Сконцэнтравашы сілы на ліквідацыю прарыву, ачысьцішы Акадэмію ад контррэволюцыйных нацыянал-дэмакратычных элемэнтаў — паставім яе на службу сацыялістычнаму будаўніцтву

#### Эволюцыя Бюро Фрунзэўскага Райкому КП(б)Б па дакладу аб становішчы ячэйкі Беларускае Акадэміі Навук

даслухаўшы і абгаварыўшы вынікі першай работы і становішча ячэйкі Бюро Фрунзэўскага РК КП(б)Б тав. Бяляцкі.

Беларуская Акадэмія Навук быў створана ў часы абвешчанага пэрыяду барацьбы з шовінізмам і нацыянал-дэмакратызмам. Ва ўзросте гэтай пераходнае пэрыяду пачаўся разьвіцьцё сацыялістычнага будаўніцтва і была актыўна дэмаганікам партыі ў барацьбе з шовінізмам і нацыянал-дэмакратызмам.

недахопаў у сваёй работе і ў работе БАН.

7. Ячэйка не адміталася разгортваньнем сацыялістычнага саборнасьці і вакол гэтай справы не мобілізавала на ёйнай увагі супрацоўнікаў Акадэміі.

8. Бюро ячэйкі ў апошні час, калі аслабіла трэ́ было праводзіць напружаную работу, фактычна бязьлітасна і пакінула ячэйку без кіраўніцтва (з усёго складу бюро заставіўся толькі кандыдат Бюро).

9. Бюро Райкому адзначае, што ячэйка ў час абмеркаваньня пытаньня аб работе катэдры марксызму і ленаізму дапусьціла грубайшую палітычную памылку (што ў свой час адзначыў РК), якая выразілася ў тым, што замест накіраваньня увагі Акадэміі на барацьбу з буржуазнымі пэлынімі і нацыянал-дэмакратызмам і замест дапамогі катэдраў ў гэтай справе, раскрывала яе работу ў тым напрамку, што аб'ектыўна дапамагала нацыянал-дэмакратам у іх валадках супроць катэдры марксызму і ленаізму.

10. Бюро РК адзначае, што побач з дасягненьнямі ва ўспэліхаваньні БАН асырантэўраў, (у часе організацыі ячэйкі ня было ініцыятыўна асырантэўраў-камунаў тага, а зараз ёсьць 63 пром.) ячэйка і фракцыя БАН нічога не зрабілі для стварэньня адпаведных умоваў для падрыхтоўкі і работ асырантэўраў.

11. Бюро РК адзначае, што з боку партыі ні грамадзкіх ня было адзінага падтрыманьня увагі пытаньням клясвай барацьбы, якая адбывалася ў Акадэміі. Вакол Акадэміі адсутнічае шырокая пралетарская грамадзкія, што знайшло сваё яскравае выражэньне пры вылучэньні акадэмікаў і організацыі Акадэміі.

Бюро Райкому прымае, што яно не выстарчала кіраваньня чэкай БАН. Выходзячы з усёго адзначанага, Бюро РК ПАСТАНАВЛЯЕ:

У гэтай справе Акадэміі Навук за час яе існаваньня былі дапушчаны вялікія прарывы, сутнасьць у асноўным зводзіцца да наступна:

з боку рады комуністых — кіруючарышчэй Акадэміі — праводзіцца арыяна нацыянал-опартуністычная і, якая выявілася ў тым, што калія (Літоўскі, Казак, Ілауга) ст актывунай і расушчай барацьбы нацыянал-дэмакратызмам, фактычна адбывалася з нацыянал-дэмакратамі ў гэ пытаньняў культуры будаўня;

пераважанн большасьць дасьлелі прац Акадэміі распэўсуджэвалі заўзнаў і дэрыкальную ідэалё (дасьледы аб нацыянальным маітве на прыкладах шэркаў і этнографічна дасьлелі). Як правіла, у прац Акадэміі займалася неэаронай сацыялістычнаму будаўня старажытнасьцю, і адбывалася сытатанн сучаснасьці, ня служыла шэбэ за генэральную лію пэару і гаспадарчых пытаньнях пэару і тэарэтычнаю базу пад прышчэчшчу;

у выніку скажэньня ліні партыі і таньнях скарыстаньня нацыяналінтэлігенцыі і фактычнага азьшэтэня ў Акадэміі стаўкі на нацыяналы буржуазную інтэлігенцыю.

Пэарна нацыянал-дэмакраты блы пэарна на кіруючыя пэарна. Пэарборнікау ў значнай мэрэ знаходзіўрака нацыянал-дэмакрату. У акарныя быў запыраны рад комуніі і блізкіх да нас навуковых раікаў, якія па навуковай квалифікацыі стаялі значна вышэй за супраікаў Акадэміі — нацыянал-дэмакраты.

Ячэйка КП(б)Б БАН, аслабіла нечая частка, пачаўшы барацьбу з нацыяналітэлігенцыяй і нацыянал-дэмакратамі і блы б іх, і заям з тым на здолелачы ўсіх пытаньняў барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам на неабходныя пэарна-політычнаю вышыню вэарыць з іх рук кампанію пэары. З боу ячэйкі, і ў аслабіласьці БАН, праду ена неадзікана ачаынасьці БАН шэфнасьці элемэнтаў і на блы ужыты мэрды дэарна з тым, ня тым выстарна мобілізаваны комуністы БАН расушчай барацьбы з нацыяналітызмам унутры самой ячэйкі.

Ячэйка ня здолела з руваньня вэарыбэ сапраўды блізкіх да нас нацыяналы беспартыйных работнікаў, ня ўва патрэбных мэр супроць ікна нацыянал-дэмакратамі блізкіх навуковы работнікаў. У кіраўні і на чале грамадзкіх організаы стаялі вядомыя нацыянал-дэмакраты.

Ячэйка дапусьціла грубайшую памылку ў тым, што ЦК УсєКП(б) ад 3-га вера ня ўва свачасова прапраавана ў ня сярэд супрацоўнікаў Акадэміі. Прычым першая прапэарука на скарэ супрацоўнікаў б-ла адзена выключна формальна, бюітычным парадкам.

Зусім не разгорнута самакрытыка БАН. Бюро ячэйкі ня здо ела даваць шырокую крытыку ўсіх

### Зрабіць неадкладныя вынікі

У мястэчку Заслаўі маюцца арцель „Голас Жанчына“, якая працуе ўжо амаль тры гады. Арцель складаецца з іўрэяў і беларусаў.

У арцелі назіраюцца абуральныя факты правленьня антысэмізму і шовінізму.

Старшыня арцелі кажа: „Навельмы іўрэі, — ня выжывем беларусоў, да таго часу ў арцелі ня будзе добрай працы“. У арцелі існуе калатня, лаянка, расхлябанасьць, праглы, што значна адбіваецца на прадукцыйнасьці працы, на выкапаньні прафінансу.

Калі ў тав. Прахорчык, члена арцелі памёр муж і яна некаторы час не хадзіла на працу, старшыня арцелі тав. Пачэрская — казала:

„Вось, адну беларуску і выжылі, застаецца яшчэ толькі дзеве“.

Культурна-выхаваньча праца сярэдняга сярэдняга арцелі „Голас жанчына“ не праводзіцца. Сябры арцелі зусім не знаёмы з сучасным становішчам. Ня маюць ніякага разуменьня аб рашэньнях XVII партыйнага зьезду.

Такое-ж самае становішча было раней і ў арцелі шаўпоў „Перамога“, але па іх свачасова ўдарылі. Арцель у асноўным адчуваецца цяпер здаровай.

Заслаўская ББ РСІ павінна безадкладна зрабіць адпаведныя вынікі прыняўшы захады да аадараўленьня арцелі „Голас жанчына“. Белсампрамсаюу таксама неабходна заглянуць у гэтую арцель. Хмурны.

4. Прыняць неабходныя мэрды для ажыўленьня дэмакратычных організацыяў, забяспечыць кіраўніцтва гэтымі організацыямі, устааніць суровую персанальную адказнасьць камуністых за даручаную ім работу.

5. Прыняць рашучыя мэрды да бязумоўнага забяспячэньня ў работе БАН марксыскай якасьці прадукцыі, якая выдаецца, рашучай барацьбы з рознымі анты-пралетарскімі тэарыямі і пэлынімі, выразнай і бесспэрабойнай работы ў БАН. У работе БАН значна шырэў ужывалі мэрды сацыялістычнага саборнасьці, зьнішчэньнем формальна-бюрокрацічна пэарна да гэтай справы.

6. За правьленьне бязьдзейнасьці і адсутнасьць патрэбнага рэагаваньня і неабходнай сыгналізацыі з боку ячэйкі на становішча, якое створана ў Акадэміі, БЮРО ЯЧЭЙКІ РАСПУСЬЦЬСЯ.

Даручыць тав. Кінуру растлумачыць на ячэйкі БАН сутнасьць пэарнавы РК і правэсці выбары бюро ячэйкі.

Лічыць неабходным ЗЬНЯЦЬ З РАБОТЫ У АКАДЭМІІ НАВУК т. т. КАЗАКА і БЯЛУГУ, аб чым прасіць ЦК КП(б)Б.

Прасіць РК разглядаць пытаньне аб пэарнацах пэарналітых камуністых ва ўсёй справе БАН.

Такое-ж самае становішча было раней і ў арцелі шаўпоў „Перамога“, але па іх свачасова ўдарылі. Арцель у асноўным адчуваецца цяпер здаровай.

Заслаўская ББ РСІ павінна безадкладна зрабіць адпаведныя вынікі прыняўшы захады да аадараўленьня арцелі „Голас жанчына“. Белсампрамсаюу таксама неабходна заглянуць у гэтую арцель. Хмурны.

### Антысэміты працягваюць сваю агідную справу

Ня так даўно ў Чэрвельскім Нарсудзе разглядалася справа аб выпадку антысэмізму на 3-й дыстанцыі Шосбуду Магілёў — Менск — Ворне. Значыцца былі пакараны, але мы зараз на 3-й дыстанцыі маем другую справу. Батрак, а зараз рабочы-вылучэнец, кандыдат КП(б)Б тав. Ліхадзёўскі.

У чэрвені месяцы наісаў допіс у нэсьпэнгазету 3-й дыстанцыі аб антысэмітстве дэсятына Мельнікава, які ня прымаў на працу іўрэяў таму, што „яны і коліка завастрыць ня могуць“. Дзесціцік Мельнікаў і тэхнік Іваноў былі ў добрым сабрэствэ. Як адзіт так і другі дапытваліся „Хто-ж гэта іўсаў“, і парэціце дапыталіся. Тав.

Ліхадзёўскага абвінавачваюць як буцадэра, склочніка, пішудь рэпарты вышэйшай адміністрацыі аб яго званьненні „як няпрыгоднага“. Цікава, што калі разглядала гэтую справу РКК пры рабочэме, дык начальнік сказаў: „Я тав. Ліхадзёўскага люблю і зараз люблю за яго прамау, але аб званьненні амаль нічога ня ведаю“. Тав. Ліхадзёўскага, як добрага, энэргічнага старэйшага работча, за тыдзень да званьнення вылучаюць у Менск на курсы дэсятынікаў. Трэба палажыць канец усім блэщыствам на 3-й дыстанцыі і віноўных у яго званьненні трэба прыдагнуць да суровай адказнасьці.

А. Буднікаў.

## Новыя антысавецкія выступленьні Францыі

### Зноў пачынаюць актыўнічаць поліцэйскія дубінкі

#### Францыя будзе фінансавачць антысавецкі „аграрны“ фронт

ВЕНА, 17. Францускі міністар гандлю Пляндэн, які вандруе па Сярэдняй Эўропе і Балканах, выехаў пасля паўторнага наведаваньня Будапэшту, у Белград, адкуль адправіцца ў Бухарэст для ўдзелу ў „аграрнай“ канфарэнцыі, якая адчыняецца тэм 18 кастрычніка. Пляндэн мяржуе наведаць таксама Атэны і Ангару. У Будапэшце Пляндэн ішо перагаворы з вэнгерскім прэм'ерам Бэтленам і міністрам гандлю Буда. З каментарыяў вэнгерскага друку відаць, што Францыя бярэ на себе фінансаваньне антысавецкага аграрнага фронту. Пасадка Пляндэна ў прывітаньці зьвіляецца жаданьнем Францыі ўдзяліць Вэнгрыю ў эканамічны блэк краін Малой Аітанты.

#### Зброя і крж на ўсьмірэньне Зах. Украіны

ВАРШАВА. 18-X. Масавыя арышты і аблавы на Заходняй Украіне рэспілююцца. Не зважаючы на гэта, украінскія згоднікі дэвях жа

#### Новыя арышты

ВАРШАВА. На Заходняй Украіне працягваюцца арышты украінскіх дэзючоў. Заарыштаваны старшыня Украінскага гімнастычнага таварыства „Сокол“ — Іван Клямна, па абвінавачваньню ў тым, што на адным з паслджаньняў валаснога праўленьня ён прапанаваў назваць галоўную вуліцу адной вёскі імем Ольгі Бэсарбавай, замучанай некалькі год назад у польскай турме.

Уноч з 13 на 14 кастрычніка невялікімі перарэзанаі тэлефонныя правады на вучастку Востраў — Дубно, на Валыні.

#### Рэпрэсыўная палітыка

ЛЭВДАН, 16. Арышты сяброў нацыянальнага конгрэсу Бомбэў працягваюцца. За учарайшы дзень было арыштавана 180 чалавек. Сёньня было арыштавана яшчэ 260 чалавек. Конгрэс заклікаў к поўнаму спыненню работ на тры дні. Усе памяшканьні і іншая маёмасьць конгрэсу канфіскаваны. Новая старшыня вяснага савету Бомбэўскага камітэту нацыянальнага конгрэсу мусульманів Усман-Собхані заавіў, што сёньня ў мусульманскім квартале будзе адчынен новы штаб савету і што ўсе члены савету будуць мусульманамі.

Ангельскі кансэрватыўны друку вітае рэпрэсіі ангельскае ўлады, заяўляючы, што яны свядочаць аб новай, больш цвёрдай і рэпрэсыўнай палітыцы англа-індыскага ўраду.



#### БАНАС (Коўля), 16. Літоўскі міністар замежных спраў Заўніс паведаміў румынскаму ўраду, што Літва будзе удэальнічаць у Бухарэскай аграрнай канфарэнцыі.

#### Дубінкі супроць рабочых

ЛЭВДАН, 16. Ян тэлеграфуюць з Бомбэу, там сёньня абвясцілі пра забэстоўку прэтэсту супроць расьледваньня індыйскага нацыянальнага конгрэсу 40000 тэкстыльных рабочых. Вастулючы рабочыя організацыі шматлікіх мітынгі прэтэсту. Некалькі мітынгаў былі гвалтоўна разьвітыя поліцэйскімі, якія пусьцілі ў ход свае дубінкі і жорстка зьбівалі рабочых.

